

ПАСТАНОВА ЦК КП(б)Б

Выключыць з партыі і з складу ЦК КП(б)Б Халасевіча П. І. як дэзертыра Чырвонай Арміі і двурэшніка.

ВАЖНЕЙШЫ АБАВЯЗАК ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ

Вядома тая роля, якую адыгрывае камсамол у сістэме дыктатуры пролетарыята. Таварыш Сталін таварыш: камсамол «ёсць масавая арганізацыя рабочай і сялянскай моладзі, арганізацыя не партыйная, але прамыкаючая да партыі. Яна мае сваёй задачай дапамогу партыі ў справе выхавання маладога пакалення ў духу савецкага будаўніцтва.

Ленінскі камсамол мае слаўную гісторыю. У гады грамадзянскай вайны і наступных гадоў сацыялістычнага будаўніцтва камсамол быў і з'яўляецца баявым і верным памочнікам партыі.

Юнакі члены камсамолу — гераічны амагаліў у рэках Чырвонай Арміі. Імён многіх з іх тата легендарны і служыць прыкладам гераічных паводзін чалавека ў сацыялістычным вяржыве. Камсамол быў астраляцкім сацыялістычнага сафарміравання і ўдзяльніца. Людзі камсамолу знаходзіліся ў першых рэдах стаханавцаў — сталінскіх пітоўцаў. Такі наш слаўны гераічны камсамол.

Ішча больш узрастае значэнне камсамолу ва ўмовах таго палітычнага павароту ў жыццё краіны, які адбываецца ў сувязі з прыняццем Сталінскай Канстытуцыі. У часе павароту ў сацыялізм не толькі вылучыць сваіх кандыдатаў, але і павінны паветыць за сабой савецкую моладзь.

Ці гатовы да гэтага камсамольскія арганізацыі БССР?

У ЛКСМБ многа буйных працэр і парэкаў у рабоце. Камсамольскія арганізацыі Беларусі не выконваюць гадоўнай сваёй задачай ў адносінах рабочай і сялянскай моладзі. Многія партыйныя арганізацыі камсамолу адрозніваюцца ад беспартыійнай моладзі, не вядуць работы сярод іх. Асабліва дрэнна паставілена работа сярод хатніх гаспадынь і аднаасобіцаў. Яны не бачыць камсамольскіх агітатараў і прапагандыстаў, не чуць ад іх большага слова.

Выхавальная работа ў сацыялістычнай камсамолу паставілена вельмі дрэнна. Камсамольцы ў вельмі дрэннай большасці вынамаюць незадаволены паставой справы прапаганды і агітацыі. Яны спраўдзілі сабой на практыцы прапаганда і партыёны, каб прапагандаўская работа, вучоба ў гуртках з'яўлялася камсамольскай для барацьбы супраць ворагаў народу.

ЦК ЛКСМБ і яго сакратар тав. Аўгустайніч не бачыць, відаць, гэтых працэр у сваёй рабоце. І нават ішчэр, калі на сходзе актыўна камсамольцы на ўвесь голас казалі аб гэтых гадоўных працэрах у арганізацыі камсамольскай работы, калі яны патрабавалі рашучай змены становішча спраў і дзеяння, ЦК ЛКСМБ не зрабіў ішчэ нічога істотнага, каб рэалізаваць патрабаванні камсамольцаў. Тав. Аўгустайніч і ўсё бюро ЦК ЛКСМБ хочунь, відаць, пачаць перабудовацца толькі пасля з'езду камсамолу Беларусі.

Тым часам арудуе вораг. Ён карыстаецца беспаспартыійнасцю кіраўнікоў ЛКСМБ і ішчэна разаміжы асобныя групы моладзі. Трансікця — бухарыскія, нацыяналі — фашыстаў і ішчэ двурэшнікі лоўгі час арудувалі ў камсамольскіх арганізацыях Саюза савецкіх пісьменнікаў Беларусі. Вышэйшага педагогічнага інстытута, Вінеб-

пільнасці ў адносінах Халасевіча пры на-аўдасці сігналаў. — Халасевіч П. І. астаўся нявыкрытым нават пры праверцы і абмене партыйных дакументаў.

Сакратар ЦК КП(б)Б В. ШАРАНГОВІЧ.

НА МЕНСКАЙ ГАРАДСКОЙ ПАРТЫЙНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

Ранішняя і вчэрняя пасяджэнні 5 чэрвеня

Учора канферэнцыя прадаўжала абмеркаванне кандыдатур у спіс для тайнага галасавання дэлегатаў на XVI з'езд КП(б)Б з правам рашучага голасу. З 260 кандыдатур, вылучаных для напярэдняга абмеркавання, пакінуты для галасавання 151 чалавек. На XVI з'езд КП(б)Б абраны 140 дэлегатаў.

Затым канферэнцыя абмеркавала кандыдатуры кандыдатаў гаркома, членаў рэвізійнай камісіі і дэлегатаў на XVI з'езд КП(б)Б з правам карачага голасу.

Пры абмеркаванні кандыдатур у спіс для тайнага галасавання дэлегаты канферэнцыі прапалі Халасевіча, які рашчэй з'яўляецца другім сакратаром менскага гаркома КП(б)Б, расказаў сваю аўтабіяграфію. Ён каротка расказаў дэталі аб сабе. Затым ад імя ЦК КП(б)Б і ўпаўнаважанага Камісіі Партыйнага Кантролю канферэнцыі былі зроблены паведамленні аб матэрыялах, выкрываючых Халасевіча ў ашукастве.

Канферэнцыя пачала падрабозна высвятляць палітычны твар Халасевіча. Яго аказалі быць бліжэйшым, адчуваўся, што ён няшчыры перад канферэнцыяй. Ён прабаваў адмаўляць праўдзінныя факты, матэрыялы і двойчы заявіў канферэнцыі, што ўсё гэта — выдумка і правакаты.

З выступленняў дэлегатаў і агалашаных на канферэнцыі дакументаў высветлілася, што Халасевіч ашукваў партыю, двурэшніцаў. Устаноўлена, што, будучы мабілізаваным у 1919 годзе ў рады Чырвонай Арміі, ён хутка агуль дэзертыраваў і астаўся на тэрыторыі, занятай беларускамі. Даныя, якія ён сабедаў ўказваў у анкетах аб сваёй службе ў Чырвонай Арміі на чэхаславацкіх і польскіх франтах, аказаліся суцэльнай выдумкай.

Да праверкі і абмену партыйных дакументаў Халасевіч пісаў у сваёй угоднай карціцы, што ён уступіў у кандыдаты партыі ў Менску ў чэрвені 1920 года. г. я. талі, калі горад быў заняты беларускамі. У часе абмену партыя дамаглася, каб ён усе папярэжыя свае партыйныя дакументы, паказаўшы, што ў кандыдаты партыі ўступіў у студзені 1921 года. Гэта зроблена ім для таго, каб не быць выкрытым у ашукастве партыі.

Антыпартыйныя паводзіны Халасевіча на канферэнцыі выклікалі абурэнне ўсіх дэлегатаў. Адзін за другім яны выступалі і выкрывалі яго ў ашукастве партыі і двурэшніцтве.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі ўдзельнічалі ўсе члены партыі і ішчэ дэлегаты ў спіс для тайнага галасавання. У гэтым годзе ў залі раздаліся бурныя аплашчэнні.

НА АКРУГОВЫХ ПАРТЫЙНЫХ КАНФЕРЭНЦЫІ

МАЗЫР

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі 4 чэрвеня прадаўжаліся спрэчкі па справаздачнаму дакладу акругкома. Дэлегаты ў сваіх выступленнях з усёй рашучасцю патрабавалі адсутнасці з боку акругкома кірэўніцтва работай друку ў акрузе.

Рэдактар тураўскай райгазеты т. Бікашоў рэзка крытыкаваў бюро акругкома за тое, што яно за ўвесь час існавання акругі не правярала і не вывучыла работ ні адной раённай газеты і не заслухала справаздачкі ні аднаго рэдактара. Акругком таксама не правёў ні адной акруговай нарады рэдактараў. Тав. Бікашоў у сваім выступленні гаварыў таксама аб адсутнасці ўскай увагі акругком партыі да работ ішагога друку — насенных газет калгасаў і прадпрыемстваў.

Ён указваў таксама і на слабое кірэўніцтва ішагым друкам з боку акруговай газеты «Большэвік Падэсса», якая мала вучыць раённыя і насенныя газеты акругі працаваць.

Вельмі характэрным было выступленне інструктара Мазырскага райкома партыі т. Баркоўскай. Яна рашуча паставіла пытанне аб узмацненні увагі рабоне інструктара, які цэнтральнай фігуры партыйнага апарата.

— Мы, інструктары райкома, — гаворыць т. Баркоўскай, — прадастаўляем самі сабе. Нас ніколі нічо не збірае, не цікавіцца нашай работай. Ішчэ не было вышукну, каб акругком партыі заняўся праверкай і вывучэннем работ таго або ішага інструктара з мэтай папярэжэння становачых вопытаў і ліквідацыі недахопаў у рабоце.

Тав. Баркоўскай крытыкавала таксама і адрэз кіруючых партарганізацый ЦК КП(б)Б за тое, што ён у апошні час паставіў сваю увагу да работ інструктараў райкома, у прыватнасці зусім спыніўся вучоба інструктараў.

На вчэрняй пасяджэнні са зместовай прамовай выступіў ўпаўнаважаны Камісіі партыйнага кантроля па БССР тав. Шуцін. Расказаўшы наарабяна дэлегатам аб кантрольваючай дзейнасці выкрываючых ворагаў народу ў Наркамземе, Наркомасветах і ішч. т. Шуцін мабілізаваў увагу дэлегатаў на павышэнне рэвалюцыйнай пільнасці на ўсіх участках

рабоні, каб да канца выкрываць талікіска-ішчэўскіх і працэр двурэшнікаў.

Пасля выступлення т. Шуціна спмні былі сшннены. Усёго выступіла на справаздачнаму дакладу акругкома 50 чалавек з ліку 73 заліцаўшыхся.

У заключным слове сакратар акругкома т. Ананеў па-большэвінску прамову правільнасць крытыкі дэлегатаў канферэнцыі па адрасу членаў бюро акругкома, сакратараў і акругкома ў цэлым, таксама прызваў усю глыбока палітычнай памылкі акругкома, якая заключана ў тым, што бюро акругкома, зайчычыся ішчэна антыпартыйным паводзінамі былога члена бюро Дубіні, неадавала на сутнасці варагой тракцістаў і Дубіні ў сваёй барацьбе супраць партыйнага кіраўніцтва.

Заслухаўшы доклад мандатнай каміі, канферэнцыя прыняла прывітаньня і леграны правадзру партыі і народу ў вараўшы Сталіну і гераім-заваявальніку Паўночнага полюса.

На гэтым вчэрняй пасяджэнні было скончана.

Ранішняя пасяджэнне 5 чэрвеня палосе прыняццем рашэння аб колькасці складзе акругкома партыі. Канферэнцыя запердыла склад акругкома ў колькасці 31 члена і 7 кандыдатаў. Пасля гэтага канферэнцыя прыступіла да абмеркавання кандыдатур у спіс для тайнага галасавання ў члены пленума акругкома.

Канферэнцыя адрэзала кандыдатуру кулпоўна акругкома партыі т. Кулінкова. Яму было прапавілена абавязаванне ў тым, што ён дрэнна кіраваў у акругі партыйнай прапагандай і агітацыяй, і ён не адукаваў ў партыйнай арганізацыі непрамырмы большэвік у барацьбе з-ступленнямі ад ліній партыі. Апрача таго, ён аблінававаў і тым, што ён, п-пуючы разам з разам выкрываючымі ворагамі народу Розенблэмам, Хардалам і Кічэўскім раёне, не лапамо КП(б)Б крыць гэтых ворагаў раён, халі ачыя сігналы ад іх ішчэніцкай рабоне Кірычэўскім раёне ў Кулінковіча, як крктара райкома, меліся.

На вчэрняй пасяджэнні 5 чэрвеня прадаўжаліся абмеркаванне кандыдатур склад акругкома.

На вчэрняй пасяджэнні канферэнцыі 4 і ранішняга 5 чэрвеня прадаўжаліся спрэчкі па справаздачнаму дакладу акругкома. Выступаючыя камуністы з большэвік крытыка ўскрываючы недахопы ў партыйна-палітычнай і масава-выхавальнай рабоне акругкома і арыянажна. Выступленні носіць зэвавы і прышчыпова-завостры большэвіцкі характар.

Сакратар Дрысенскага райкома партыі тав. Хіхановіч гаворыць: — Акругком не кіраваў канкрэтна работай раённых партыйных арганізацый. Гэта выкрываючы ў сваёй кантрольваючай дзейнасці вораг народу Капелішчыкаў. І толькі пасля выкрываў Капелішчыка акругком пачаў аказваць канкрэтную дапамогу ў рабоце партыйнай арганізацыі. Пасля рашэння Пленума ЦК ВКП(б) і справаздачна-выбарчых сходаў, мы ўзмацнілі работу па палітычнаму выхаванню камуністаў, камсамольцаў і беспартыйных мас. Але гэта залёга незадавальняюча.

Сакратар Полацкага райкома тав. Поткін крытыкуе акругком, што ён не лапамо прывітаньня партыйным арганізацыям хутка перабудавалі сваю работу ў адпавядаючы алектрыфікацыі, да пшчыя магнітныя з'явы.

Такім чынам, мы маем тут справу са з'явамі, звязанымі паміж сабою. Вядомы фізік Арыніус, грунтуючыся на доследах з святлавых сілкам П. Н. Лебедзева, паказваў, што частата палярных з'яваў, іх інтэнсіўнасць і інтэнсіўнасць магнітных бур, ішчэ выклікаемых, звязаны дзейнасцю сонечнага прамянення.

Зараз даследванні Штэрнера і Віркланда гэта меркаванні Арыніуса даведзены да ступені дакладнай фізічнай тэорыі. Даказана, што на некатарай адрэзка ад полюса ёсць зона, дзе палярнае з'явіне мае максімальную частату і інтэнсіўнасць. Як у бок полюса, так і ў бок больш палярных шчырот частата і інтэнсіўнасць гэтых з'яў спалінае.

Вялікую цікавасць набывае вывучэнне магнітных бур, выклікаемых палярным з'явінем і самых палярных з'яўляюцаў у каляпалярнай зоне. Гэта таксама з'яўляецца задачай нашай палярнай экспедыцыі.

Рад дзейных геафізічных пытанняў павінен ўзнікнуць пры высвятленні моцных дэталі таго, што будзе зроблена. Мы не будзем больш падрабозна сшыпачыцца на будучыя магчымыя праблемы, якія пакуль менш ішчэ і дакладны, чым усё сказанае. Мы можам толькі сказаць, што геафізікі Саветаў Саюза з выключным інтарсам сочыць за тым, што паведамляе нам старыя «Палярны полюс». Звязваючы ішчэ паказанні з тым, што наглядзіцца ў Саюзе, мы ўвоў ішчэ будзем у сілах залі ішаго пшчыя прадраканніў, маючых найвялікшы навуковы і практычны ітарэс.

Мы можам жадаць нашым смелым даследчыкам Арктыкі з поспехам завяршыць гэты савецкі палярны год, які ўяўсе бліскучую старонку ў гісторыю навукі.

На ранішнім пасяджэнні 5 чэрвеня выступіў прадаўжальнік ЦК КП(б)Б тав. Берман. Ён звярнуў увагу партыйнай арганізацыі на неабходнасць павышэння рэвалюцыйнай пільнасці, каб да канца выкрываць ворагаў народу, тракцістаў працэр саюзнікаў, нацыяналістаў, гэтых працэр агентаў германскага і японскага фашызма.

М. АСТАПЕНКА.

ЗАКРЫЎСЯ XIII З'ЕЗД КП(б)У

КІЕВ. 3 чэрвеня. (БЕЛТА). На вчэрняй заключным пасяджэнні XIII з'езду КП(б)У заложаныя рэзультаты закрытага тайнага галасавання кандыдатур у члены і кандыдаты ЦК КП(б)У і рэвізійнай камісіі.

У склад ЦК КП(б)У абраны 62 члены і 40 кандыдатаў. У склад рэвізійнай камісіі абраны 9 чалавек.

Затым з'езд аднагалосна запердыў праект рэзалюцыі па дакладу тав. С. В. Касіора аб рабоце ЦК КП(б)У.

З заключным словам выступіў тав. Хатаевіч.

КІЕВ, 4 чэрвеня. (БЕЛТА). 3 чэрвеня адбыўся Пленум Цэнтральнага Камітэта камуністычнай партыі (большэвіцкай) Украіны, абранага XIII з'ездам КП(б)У. Пленум закрытым (тайным) галасаваннем абраў палібюро ЦК КП(б)У, сакратараў і оргбюро ЦК КП(б)У.

Членамі палібюро ЦК КП(б)У абраны таварышы: Гігалі Н. Ф., Затонскі В. П., Касіор С. В., Курдаўца С. А., Любчанка П. П., Петрускі Г. І., Папоў Н. Н., Прамелі С. К., Сухомякі К. В., Хатаевіч М. М. і Шалехес І. С.

Сакратарамі ЦК КП(б)У абраны таварышы Касіор С. В. (першым сакратаром), Хатаевіч М. М. (другім сакратаром), Папоў Н. Н. (трэцім сакратаром).

Метэарапазіцыйная служба на востраве Дэйксон. НА ЗДЫМКУ: метэарапазіцыйны прыбор для аўтаматычнага запісу працягласці сонечнага з'явіння.

на практычнае значэнне і для нашага сацыялістычнага будаўніцтва.

Рух валы ў акіяне — акіяніскія пачыні — звязан з рухам паветра ўлоўж пачыні. Вядома, напрыклад, што голафштрэм) выклікае пастаяннае павестранае пачыненне ў тым-жа напрамку. Гэты пастаянны вепер, які з'яўляе над акіянам, з'яўляецца важным фактарам пры перамяшчэнні надвор'я на еўрапейскай мацерыку. Цыклонны, узнікаючы на Атлантычным акіяне, у большасці каля айсбергаў**).

пераносіцца пачынямі паветра па прапавітую паўночнаму шляху на еўрапейскі мацерык і дэталінае, такім чынам, пракарэць наступленне таго ці ішага надвор'я.

Усе павестраныя пачыні ў Паўночным Ледавітым акіяне, асабліва каля полюса, з'яўляюцца не даследванымі. Таму вельмі важнае значэнне і для нашага сацыялістычнага будаўніцтва.

Усе гэтыя работы будуць вельмі карыснымі для развіцця і асваення Паўночнага морскага шляху і асваення клімата прыбярэжных да Паўночнага Ледавітага акіяна частак нашага Саветаў Саюза. Апрача вельмі важнага тэарэтычнага значэння, работы экспедыцыі будуць мець вельмі

важнае значэнне павіна мець сістэматычнае і дакладнае вывучэнне пастаянных ветраў, што дуюць на Паўночным Ледавітым акіяне ў поўным напрамку, і ветраў выпадковых, якія могуць узнікаць ад мясцовых ахаладжанняў або нагрыванняў, выклікаемых выпадковымі прычынамі.

Вывучэнне павестраных пачыняў і ціску паветра ў прыпалярных краінах павіна даць багаты і цікавы матэрыял для прадракання надвор'я ў сярэдняй паласе нашага Саюза. Гэтыя дзве задачы з'яўляюцца пераарыўна звязанымі, і геафізікі Саюза наватчына звязваюць і ў гэтых работах, якія мы атрымаем ад нашых даследчыкаў Арктыкі.

Усё сказанае вышэй уяўляе вельмі ітарэс і для вывучэння з'яў жыцця ў Палярным моры. Пытанні біялогіі каля полюса амаль не вывучаны, і нашай палярнай экспедыцыі прадаўжальніца вельмі важна ў гэтым кірунку.

Паўночным краінам з'яўляюцца вобласці, дзе наглядзіцца палярны з'явіне і звязаныя з імі магнітныя бур. Па сучасных поглядах, палярнае з'явіне ўяўляе сабою электрычны вярзат, які ідзе ад

АДЫРЫДАСЯ У МАСКОўСКА АБЛАСНАЯ КАНФЕРЭНЦЫІ ВКП(б)

5 чэрвеня вечарам у Бальоннай зале Дома саюзаў адкрылася ў Маскоўскай абласнай канферэнцыі ВКП(б). Присутнічалі каля 1000 дэлегатаў з правам рашучага голасу.

Канферэнцыя адкрылася ўступным словам сакратара МК і МК ВКП(б) тав. Н. С. Хрушчова.

У дэдавы прадзім выбралі 23 чал. Доўга немаўкаючай, поўнай захвалення аваяннай і прывітаньня волькічмі сустракаючы дэлегаты канферэнцыі выступіў

Акадэмік П. П. ЛАЗАРЭУ

СОВЕТСКАЯ АРКТЫКА І НАВУКА

22 мая тэлеграф паведаміў аб дасягненні акадэмікам О. Ю. Шміттам і яго асцеліцкай Паўночнага полюса. Гэта выклікала захваленне смеласцю савецкіх людзей, якія адважыліся на складанейшую задачу дасягнення полюса. Гэту задачу з вельмі вялікай цяжкасцю ў свой час выканаў толькі Шры, які рыхтаваўся да экспедыцыі доўгія гады. Але-ж практычнае асваенне Паўночнага полюса, як вядома, да гэтага часу аставалася нявырашанай праблемай.

Сістэматычнасць і плаваўнасць, якія дэлегі ў аснову арганізацыі экспедыцыі Шмітта, дэталі прапрабаві, з першага погляду, проста і лёгка перабіць з матэрыяла на полюс. Для чалавека, якому мала вядома ўсе дэталі падобных перадаў, можа здацца не такою кааласнаю тая работа, якую прышчэна прапрабаві ўсёй экспедыцыі. У сапраўднасці-ж, мы маем найвялікшую перамогу нашай савецкай географіі, геафізікі і авіяцыі.

Зараз узнікае пытанне, што-ж далей мы можам чакаць ад гэтага выдатнага адрывіцы. якія бліжэйшыя перспектывы нам неабходна паставіць перад сабою і як мы можам абдынаць работу савецкіх геафізікаў з работамі нашых арктычных даследчыкаў, якія сідзяць у сучасны момант на полюсе?

Адной з цікавейшых задач даследавання Палярнага акіяна з'яўляецца вывучэнне яго глыбіні. Ранейшае меркаванне вучоных, лічыўшы, што мы ма

ПРА ШОФЕРАЎ І ПЕШАХОДАЎ

Мы ехалі з Баўрыска на адной з гру-
пных машын Гускага райсаюза, загру-
жанай дзверку скрынкамі з таварамі,
важкімі ведамі, мябло. Шофер і яго на-
чальнік, абыдла мадэлямі хлопчы, лічылі
абодва старэйшымі гэтых дарог. Не адну
дзясятку кіламетраў яны аб'ехалі на новых
дарожніх шасе паміж Менскам, Баў-
рыскам, Гускам і рознымі мастэчкамі і
бесамі, аддадзенымі ад чыгунак і буйных
ароў.

Выехаўшы за горад мы ўбачылі на
эрадзе, на самой дарозе, групу муж-
чын і жанчын з партфелямі, кудзеркамі,
амазонамі і нават з дзямі на руках.

— Рабчыкі, — раўнадупна сказаў
начальнік шофера, — шмат іх сёння сабра-
ліся...

— Возьмем? — перашуча спытаў шофер.
— Чалавек пяць можна...

Машына спынілася ля групы людзей і,
як шумных спрачак паміж нечаканна
пасажырамі, чалавек пяць, урадава-
ных і павольных, усесялі на скрын-
ках і ведах. Мы пехаходзілі даўней.
Кілометр праз пяць машына зноў спынілася,
апертаж, на белым фоне шасе, выява-
ўся пажылы чалавек з вузкім і ботамі
з плячыма і з памятаю рукою.

— Семіфор, — тым-жа збыклым то-
нам сказаў начальнік шофера.

— Куды? — адціпнуўшы дзверцы, неро-
вым голасам апытаў шофер пехахода.

— Да Гуска... У голасе пехахода
чуваўся лісьвіна прасьба. Шофер вы-
лез з кабінкі, а сумам паглядзеў на раз-
шчэпаных на скрынках і ведах пасажы-
раў, асірожна памалаў камеры і, акі-
нуўшы строгім позіркам пасажыра, пра-
раў:

— Залезай наверх...

Пасля шофер ужо не зварачаў увагі
на групы людзей, якія на ўкраінах
бесілі і на скрынках амаль загаро-
вамі дарогу і, убачыўшы машыну,
нерожна размахваўі рукамі, ці на асоб-
ных пехаходаў, якія сапраўды нагадвалі
эмфору, заступіліся на дарозе з тэ-
жэлыма падымаю рукою. Машына была
бярэгузавая. Гаварылі памочнік шофера
пра раздумчаву нам гэтую з'яву.

— Мы і так парухам правыя зды,
першы выкладковы пасажыраў на гру-
пную машыну. Але як не ўзяць, калі ёсьць
а машына пара другая месці і можна
азарабіць.

«Рабчыкі» і «семіфоры» — словы нова-
га значэння ў шоферскім лексіоне. З
успай шофераў мы чулі іх і на дарогах
з Менскам, і пад Гускам, і на ўсходзе
ССР.

Па нашых дарогах вялікі пехаходны
тэх. і кожны пехаход спынаецца на вы-
лазе: падбара машына — значыць хутка
дзе, а не — дык пара дзець марна пра-
дзе. І бяды тут не ў шоферах, якія,
абода ўстаноўленыя права, не могуць
паўна пехаходзіць нават тады, калі ма-
шына ідзе напалову пустою. Бяда ў ма-
лых дарожніх і транспартных аргані-
змах, якія дагэтуль не арганізавалі па-
жырскага руху хоп-бы на важнейшых
пастах дарог, звязаных найбольш а-
важныя раёныя цэнтры.

А гэтыя пудоўныя дарогі мае наша
аважнасная рэспубліка! Хто прамажа
іх, не забудзе рожных і галіцкіх па-
ра, што прабаюць паміж асіліным
галіцкім пал'ю, узгоркаў, лесу. Абарат
дарогі часта ўбачылі нафармаваныя ў-
глыны лаўкі, на якіх можа адначыць
спешаход, кветкавыя скверкі, вяртыны
я спяваць шумароў газет, беззавяртны
мінулае канулі басноўныя калодзіны,
всправажная травя, бедарожжа.

І пара, даўно пара Бездзяржрансу на-
важныя рэгуляваны рух пасажырскага ау-
тобусаў па дарогах, што збліжаюць нас з
важкімі аддадзенымі куткамі рэспублікі.

Тар. ХАДНЕВІЧ.



Делегат XVI партыйнага з'езда КП(б)Б ад Гомельскага парэвознага дэпо — брыгадзір падсобнага цэха т. А. В. Клімовіч
Гутарчы з майстрам-вылучэнцам падсобнага цэха т. Інуло В. І., слесарам т. Башкі В. І., і навалямі-стаханавцамі тт. Разу-
мевым Р. І. і Давідовічам М. С.

Абмеркаванне пытанняў трэцяга пяцігадовага плана

Лесааднаўленне ў трэцяй пяцігодцы

Па дадзеным матэрыялаў былога лесага
кіраўніцтва НКЗ БССР, у 1923 году каля
30 проц. агульнай лясной плошчы не бы-
ло засяена лесам.

Такую спадчыну атрымала Савецкая
Беларусь ад мінулай капіталістычнай га-
спадаркі.

Пачатак лесакультурных работ на БССР
адносіцца да 1921—22 гг. Найбольшага
развіцця лесакультурнага работ дасягну-
лі ў 1929—30 гг., калі за адзін год бы-
ло засяявана 48.000 гектараў, гэта
значыць у 4 разы больш, чым за 32 га-
ды дараўняўняга перыяда.

Аналіз дадзеных тэмпы вытворчасці
лясных культур пачалі рэзка адставіць
ад рэспубліканскага ўзросту, у выніку чаго
коэфіцыент неабласціўшыхся плошчаў ча-
кала павялічвацца з года ў год.

За першыя тры гады другой пяцігодкі
па трэцю «Лесга» было ахвочена рубка-
мі прыблізна 19,7 тыс. гектараў.

У мотэх найбольш пастаючы справы
лясной гаспадаркі, аднаўлення лясой,
улічваючы асабліва іх значэнне ў справе
рэгулявання вольнага рэжыму рэк і асі-
рогі іх ад абмялення, усе лясны трыста
Лесга, Наркамата шляхоў зносі і частка
місцовага значэння былі перададзены ў ве-
данне Беларускага кіраўніцтва лесаахо-
ў і лесаасаджэнняў. У яго выдзелены зара-
скашэтаравалася каля 82 проц. усіх ляс-
оў рэспублікі.

Асноўнай устаноўкай плана дэсаўнаў-
лення прашаў трэцім пяцігодкі Белар-
ускага кіраўніцтва лесаахоў і лесаасад-
жэнняў з аўдыяса засяваванне ўсіх
незакрытых лясам плошчаў, якія скла-
даюцца на 1 студзеня 1937 года каля 370
тысяч гектараў. Да іх будзе яшчэ пры-
баўліцца вытворчым трэцім пяцігодкі, пры-
кладна ў колькасці каля 5 тыс. гектараў.

Аднак, калі ўлічыць, што лесаасад-
жэнняў, асабліва з планаваннем меха-
нізацыі сельскай гаспадаркі. Да сучаснага
моманту не было такой увагі. Школьніцкая
«справа» выжывання каня трактарам а-
ляжна-амаюму амаюму роллю. Практычна-
склад і гэтым самым ішч магчымаць ішч
поўнага скарыстання гэтых племянаў у
матэх аднаўлення і паліпшення копей.

Пры ўвадзенні севазаварота ў калгасе
неабходна ўлічыць развіццё конегалоўці.
У тых калгасах, якія маюць конетаварныя
фермы, трэба прымаць такі севазаварот,
які забяспечыць бы конеферму дастатковай
колькасцю зернеураджажнага корму і пасеў-
ных траў, у асаблівасці шматгадовах. Да
сучаснага моманту гэта акалічэнне амаль
не ўлічалася і многія конетаварныя фер-
мы не мелі дастатковай колькасці добрых
кармоў, а змянілі іх галоўным чынам
саламыным кормам. У тых-жа калгасах,
якія мелі дастатковую колькасць сенажа-
цаў, палывоў, пры асучасненні сенаж-
цаў, амаль усе сена скармівалі рабочым
жывёлай, а жывяць прадуцтвам трыма-
лася на саламыным корме.

Яна, што гэта не спрыяла ўзвышчю
прадукцыйнасці жывёлы. Пры ўвадзенні
севазаваротаў неабходна ўлічыць патрэ-
бы ў кармах як для копей, так і для
прадукцыйнай жывёлы. У БССР ёсьць ве-
лізарныя магчымасці для вытворчасці кар-
моў высокай якасці для ўсіх відаў жывё-
лы. Калгасы, маючы конетаварныя фер-
мы, не павінны ставіць у дэнава стаю-
ваць іншыя віды жывёлы.

Асабліва калгасы не маюць впаўнаў
для копей, або маюць неапаходзімыя
важкія (забалоцаныя і ішч). Для копей
неабходна выган з сухім грунтам (бо на
збалоцаных месцах цэпунца капыты). У
тэх калгасах неабходна стварыць ішч
важкія выганы. У такіх выпадках можна
важкі вылучэнне прэфіксіх севазаваро-
таў. Але ў кожным выпадку трэба зыхі-
таваць з матэрыяламі вылучэння прэфікс-
скага севазаварота і неабходнасці, які аб-
стаў гаворыць сталісці Статут сельска-
гаспадарчай арміі.

КАЛГАСНІКІ УНОСЯЦЬ СВАЕ ПРАПАНОВЫ

Калгаснікі сельскагаспадарчых армій
«Пераможа», «13-годдзе Кастрычніка» і
«Чырвоная Дуброва», Гомельскага сель-
савета, Рагачоўскага раёна, абмяроўваючы
проблемы 3-й пяцігодкі, выказваюць
свае думкі, уносяць прапановы па развіц-
цю сацыялістычнай жывёлагадоўлі. Аса-
бліва увагу яны звяртаюць на арганіза-
цыю кармовай базы.

Старшыня калгаса «13-годдзе Кастры-
чніка» т. Каротка прапонуе ў 3-й пяці-
годцы пашырыць плошчу пасеву каню-
шыны, люцернаў і дзюва-пасыбішчын-
ных траў. У 1935 г. калгас засяяў каню-
шыны толькі 5 гектараў, а ў гэтым го-
дзе—43 гектары. Сяда ўпоўняючы засе-
яна 2 гектары люцернаў, якой раней па-
гул не было на палю калгаса.

У трэцім пяцігодкі, — гаворыць
т. Каротка, — мы пашырыць плошчу па-
севаў на 20 гектараў і канюшыны
80 гектараў. Апрача таго, 70 гектараў
якіх ператварыцца ў добрыя сенажнікі,
якіх будзе заняты палю кармовай тра-
вавай. Для засявавання ўвоўм пасеў-
вавой капыты, якая мае ўраджаж 1000
пент, з гектара. У 1939 г. мы засеяем
менш 6 гектараў кармовай капыты.

У калгасе «Пераможа», абмяроўваючы
пытанне аб стварэнні кармовай базы,
усе калгаснікі прышлі да вываду, што
паліпшення сенажэнай шляхы пасеву
траў дае магчымасць павялічыць уража-
жэ аўраваў і траўнай пяцігодкі не менш як 25
пэнтэваў з гектара. Тут ужо ў гэтым
годзе ёсьць 60 гектараў ішчужага лу-
гу. Загаворыць жывёлагадоўчай фермай калгаса
Міронаў высюлае пытанне аб уваяжэн-
ні вольнай паліцы сенажэнага настом. Гэта
справа ў калгасе ўжо наладжана. Міро-
наў чыўнен, што лабна прыросту яшчэ
паяць не менш 900—1000 трамаў у сут-
кі.

Прапановы гэтыя накіраваны на тое,
каб дабіцца яшчэ большага развіцця са-
цыялістычнай жывёлагадоўлі.

Інжынер Н. ПЛЕНІН.

БОЛЬШ УВАГИ РАЁНАМ ПАГРАНІЧНЫХ АКРУГ

Чацінскі раён, які ўваходзіць у склад
Дзельскай пагранічнай акругі, не кары-
стаецца ўвагаю і дапамогай ў справе
культурынага ўпарадкавання як з боку
акруговых арганізацый, так і пэнтральных.

У раённым цэнтры — вялікім мястэч-
ку з насельніцтвам звыш 3 тысяч чала-
век — няма электрастанцыі. У сувязі з гэ-
тым каля тух год бяздзейнічае абсталя-
ванае гудавое кіно. Па вечарах мястэчка
пагружана ў цемру. Не раз мы ставілі аб-
гэтым пытанне перад акрыўкаўнаком і
Соўпаркам БССР, але стаючыхся рэ-
зультатаў не дабіліся. Больш тысячы
вучняў навучанца ў дзясцігродзі, якія
размешчаны ў розных дамах і на розных
вуліцах мястэчка. Дамы старыя, і звыш
не прыстасаваны для школы. Райвыс-
ком кожны год уключае ў бюджэт пабу-
дону будынка дзясцігродкі, але Наркам-
фіні БССР кожны год выкрэслівае з пла-
на гэту вельмі неабходную будову.

Не лепш абстаіць справа і з заава-
неннем гаспадарчых патраб раёна. Напр-
клад, млынавая гаспадарка раёна прыве-
дзена ў поўную нягоднасць, — амаль
усе млыны бяздзейнічаюць старых не ра-
мантуюць, а зносяць. Новая млына ні ад-
наго не пабудавана. Калгасінам даводзіцца
сідзіць за дзясцікі кілометраў, трапіць
шэлія тыдні для таго, каб змагоць сваё
зэрна. Соўпарком Беларусі, замест сур'я-
нага паходу да ўпарадкавання гэтай
справы, займаюцца пясчыннай рэарганіза-
цыяй сістэмы кіраўніцтва млынавай га-
спадаркай. З гадз таму назад былі рай-
млынакамітаты, затым іх ліквідавалі і
млыны, разам з вялікай запасынасцю,
былі перададзены райвыскамоу. Пасля
райвыскамом толькі ліквідавалі запасы-
насць, як млыны зноў забравы з яго
выдзелены і створан акруговы млынавы
тэст. Але фактычна ніхто зараз не кі-
руе млынавай гаспадаркай акругі. Усе
пытанні, якія стаяцца на гэтай галіне
перад акрыўкаўнаком і акрыўкаўтэстам,
астаюцца без уважлівай увагі.

Можна было-б прывесці дзясцікі фак-
таў вельмі неаважываючага кіраўніцтва
з боку СНК БССР і акрыўкаўнаком, у
рэзультате чаго астаецца неаважываю-
рад самых навабных культурных і га-
спадарчых паабаваняў насельніцтва.

Б. МАРГОЛІН,
Сакратар Чацінскага райкома КП(б)Б.

НА СХОДЗЕ АКТЫВА НАРКАМАТА АХОВЫ ЗДРАВ'ОЎ

Шматгранна савецкая медыцына. За го-
ды савецкай улады ў БССР вырасла ма-
гутная сетка розных лясчбных устаноў,
дзясцігродкі інстытутаў, арганізаваных
медыцынскіх вышэйшых і сярэдніх наву-
чальных устаноў. Уздэльнікі схода актыва
адзілі за адным выхадзім на трыбуўну, га-
ворыць аб узрашчых задачах аховы здароўя
працоўшчы, даюць сваё каштоўнае заўвагі
і прапановы.

Выступаючы, крытыкуючы работу
наркамата, уносяць канкрэтныя прапановы
па рэзкаму паліпшэнню і пашырэню
разлічнай амбулаторнай і хуткай дапамогі,
нааіпшыню зубаўрачэбнай справы і ля-
чэнню вочных хвароб.

Напрыклад, медыцынскіх кадраў, іх
удаскаляенне — адна з важнейшых за-
дач наркамата. У спрачках прыводзіцца
прыклады дражнай работы менскага меды-
цынскага інстытута па паліпшэнню вы-
хаванню студэнтаў. Прафесар Трусевіч
у сваіх выступленнях патрабуе ад нарка-
мата ўважэння кіраўніцтва медыцын-
тамі і аказанню дапамогі ў яго рабоне.

Загаворыць фінансаво-планавым аддэ-
лам наркамата тав. Пархоменка і работнік
наркамата тав. Барон прыводзіць факты

аб тым, што работнікі Дзяржэлана БССР
Пінскі і Кардашанка ўсяляк тармазілі
сканчэнне капіталавага будаўніцтва ва-
жных аб'ектаў медыцынска-гаспадарчых устаноў,
якія на працягу некалькіх год не закан-
чываюцца будаўніцтвам.

Выступаючы прыводзіць факты пры-
тушчэння паліпшэння пільнасці. Праф.
Ірер указае, што ў рэзультате адсутнасці
паліпшэння пільнасці ў Клінічным гара-
ску быў пажар, які нагнаў знішчэнню
двух карпусоў. Прамоўны ўказаў, што
паабар работнікуў і органы аховы здо-
рав'я вельмі часта прыводзіцца на сме-
шаных прызнаках, што дае магчымасць пра-
цікнінню класова-пароўных элемэнтаў.

Выступаючы шмат гаварылі аб неа-
важынасці арганізацыі настанавнай дапамогі
малым уратам з боку прафесораў і ін-
стытутаў. Розкай крытыцы была павяр-
жана работа інстытута па ўдасканаленню
ўрачоў.

Устаў ў спрачках выступілі 64 чала-
векі. Учора поўна ночу, пасля заплюна-
слова наркомата тав. Бурачэўскага, схода
актыва скончыў сваю работу.

Г. ВАРХОУСКІ.

ПАРУШЫЛІ ПРЫНЦЫП ТАЙНАГА ГАЛАСАВАННЯ

Гэтым днём ў соўгасе імя Калініна,
Менскага раёна, адбыўся справядліва-
выбарчы сход прафсаюзнай арганізацыі.
Сход праўдліва неарганізавана. Шум, безу-
важыны рож людзей, дзясціч крыкі і ў да-
татак густыя клубы махараўнага дыму —
такімі «дзясцінамі» абстаіны, у якіх пра-
дзіў схода.

Вельмі мала было крытыкі ў спрачках
па справядлівым старшыня рабачома тав.
Тумашыка. Выступаючы абмяроўваліся
агульнымі заўвагамі, стараючыся нікога
не закрануць. Калі-ж асобныя з прамоў-
шчы ўсё-ж прабавалі выкрываць недахопы
ў вытворчасці, дырэктар соўгаса Давідовіч
кізаў троніны рэплікі, перабіваў, не даваў
гаварыць. Комсамоўскі арганізатар Ра-
чюўскі выкрыў ішоў механіку дыржэны
па ўважэнню паліпшэнню якасці аўраваў
чэпна ў тым, што хворыя паяць вёсці да
рабочых і ўшоўналі прыразаць ішч з та-
кой умовай каб пасля аўраваў сваіх кароў
аважыць паліпшэнню паяць дыржэныя не
арганізавала. У часе прамоў тав. Ра-
чюўскага разважаны дырэктар не раз
перарываў яго, не даваў гаварыць. На-
тураляна, што пасля такіх адносіх да са-
мыкрытыкі з боку дырэктара Давідовіча,
рабачыя баяліся выкрыць усе аіцнасіці,
якія ёсьць у соўгасе.

3. МАТУЗАЎ.

ЗАБЯСПЕЧЫМ МАКСІМАЛЬНЫ РОСТ КОНСКАГА ПАГАЛОЮА У ТРЭЦІМ ПЯЦІГОДЦЫ

Ворагі народу, — трацісты і прывія
літны, дыржэранты, контррволюцыйныя
апазіцыяністы — многа напэўнілі ў на-
шай рэспубліцы за апошні гадз ў галіне
конегалоўці. З мэтай разбурэння калгас-
аў, уаўраў і асаблівасці абароназдольнасці
авай краіны ворагі народу накіроўвалі
ваў шкідліваму дзейнасці на знішчэнне
конскага пагалоўя і, у першую чаргу, ра-
чюў копей і конематак. Прадэшы ў а-
важкіх органы, ветэрынарыяны ўстаноў
і апарат Наркамзема БССР, школьнікі,
накштагт Пасманіка, Іванова, не калы час
абаваралі аішу з важнейшых галін наро-
даў гаспадаркі — конегалоўю.

Шкідліва работа ворагаў народа аб-
аічлася тым, што з боку раённых партый-
ных і савецкіх арганізацый каню азвава-
ліся звыш неаважываю ўвага. Кіраўнікі
аішаў і спецыялісты райамадзелаў зай-
аіліся чым хочаць, толькі не жывёлагадоў-
лі і конегалоўці. Гэта прывяло да таго,
што конегалоўці да сучаснага моманту
аішчэпа саміш астаўалі галінай жывё-
лагадоўлі ў нашай рэспубліцы.

У нас ёсьць усё магчымасі, каб за блі-
жайшыя два гады трацім пяцігодкі лікві-
даваць вынікі ішоўнацыі і дабіцца вялі-
кага ўзросту конегалоўці. Але для таго,
аішч дасягнуць гэтага ўзросту, неабходна
веші сумна аважываючы барацьбу супраць
уважкіх школьнікаў, усяляка патураючы ім,
успраць безаказнасці і бескалянасці.
Гэта з'яўляецца асноўнай умовай, пры
якой могуць быць аэфектыўна аішчэпу-
ваць меры прыросту на ўзросту конегалоўці.

Для выканання задачы ўважыцца коне-
галоўці неабходна пры складанні аіша
трацім пяцігодкі ўлічыць наступныя па-
казнікі.

Уважыць планаванне развіцця коне-
галоўці з планаваннем ішчых галін сельскай

гаспадаркі, асабліва з планаваннем меха-
нізацыі сельскай гаспадаркі. Да сучаснага
моманту не было такой увагі. Школьніцкая
«справа» выжывання каня трактарам а-
ляжна-амаюму амаюму роллю. Практычна-
склад і гэтым самым ішч магчымаць ішч
поўнага скарыстання гэтых племянаў у
матэх аднаўлення і паліпшення копей.

Пры ўвадзенні севазаварота ў калгасе
неабходна ўлічыць развіццё конегалоўці.
У тых калгасах, якія маюць конетаварныя
фермы, трэба прымаць такі севазаварот,
які забяспечыць бы конеферму дастатковай
колькасцю зернеураджажнага корму і пасеў-
ных траў, у асаблівасці шматгадовах. Да
сучаснага моманту гэта акалічэнне амаль
не ўлічалася і многія конетаварныя фер-
мы не мелі дастатковай колькасці добрых
кармоў, а змянілі іх галоўным чынам
саламыным кормам. У тых-жа калгасах,
якія мелі дастатковую колькасць сенажа-
цаў, палывоў, пры асучасненні сенаж-
цаў, амаль усе сена скармівалі рабочым
жывёлай, а жывяць прадуцтвам трыма-
лася на саламыным корме.

Яна, што гэта не спрыяла ўзвышчю
прадукцыйнасці жывёлы. Пры ўвадзенні
севазаваротаў неабходна ўлічыць патрэ-
бы ў кармах як для копей, так і для
прадукцыйнай жывёлы. У БССР ёсьць ве-
лізарныя магчымасці для вытворчасці кар-
моў высокай якасці для ўсіх відаў жывё-
лы. Калгасы, маючы конетаварныя фер-
мы, не павінны ставіць у дэнава стаю-
ваць іншыя віды жывёлы.

Асабліва калгасы не маюць впаўнаў
для копей, або маюць неапаходзімыя
важкія (забалоцаныя і ішч). Для копей
неабходна выган з сухім грунтам (бо на
збалоцаных месцах цэпунца капыты). У
тэх калгасах неабходна стварыць ішч
важкія выганы. У такіх выпадках можна
важкі вылучэнне прэфіксіх севазаваро-
таў. Але ў кожным выпадку трэба зыхі-
таваць з матэрыяламі вылучэння прэфікс-
скага севазаварота і неабходнасці, які аб-
стаў гаворыць сталісці Статут сельска-
гаспадарчай арміі.

Некатарыя спецыялісты па конегалоўці
паіналі пытанне аб неаважынасці пародна-
га рабавання копей і рабілі сиробу ўста-
навіць адну пароду для палёнага раёна.
Трэба азначыць, што да пароднага раёна-
вання копей вельмі паліпшэння так, як
да рабавання парод буйной рагатай жы-
вёлы. У адным і тым-жа раёне мы можам
звышці некалькі парод копей і ўста-
навіць для палёнага раёна адну пароду. —
значыць патаражаць ішчымі пародамі, як
племятэрыялаам.

Пароднае рабаванне копей неабходна
рачынаць з перспектывага планавання
(планаванне на рад год) племяной ра-
боты. У плане трацім пяцігодкі неабходна
паставіць гэтыя пштанні, скарыстаўшы
ўсе пароды. Кожны раён павінен мець та-
кі план. Планаванне племяной работы мо-
жа паступова замацаваць за раёнам адну
або дзве пароды шляхам паліпшэння ішч
або ішчых парод. Такія планавыя
замяна не будзе мець амаюнага ўаўраў
на рост пагалоўя копей. бо ўсе пароды
будуць мааімаўна скарыстаны ў мотэх
іх аднаўлення. Толькі такім шляхам мож-
на прышесці ў парадк пароды копей і
вырашыць пытанне рабавання конскіх
парод. Замацаваць-жа пачер за раёнам ад-
ну пароду — значыць нарабіць шкоды раз-
віццю конегалоўці.

Штучнае асеміненне копей у нас закі-
нута на той паставе, што, у сілу слабай
распаўсюдкі тэхнікі штучнага асемінен-
ня не дае належных рэзультатаў. Нава-
ковыя ўстаўны, якія павінны былі зай-
мацца гэтым пытаннем, таксама закінулі
аішч. Між тым, як у ішчых вілах жывёлы
(каровы, авечкі), штучнае асеміненне
вельмі шырока практыкуецца і дае
лучшыя рэзультаты, чым натуральная за-
лучка. Вельмі важна азначыць, што штучнае
асеміненне праводзіцца саміш калгасніка-
мі. Калгаснікі лаваў добра аваядалі гэты
складнаейшы тэхнікай.

Калі штучнае асеміненне дае добры
эфект па каровах і авечках, то чаму-ж
вельмі гэтага дабіцца ў конегалоўці? Гэта
дало-б магчымасць больш ітэнсіўна скары-
стаць жарбюў-напаліпшэння і ў некалькі
раз паскорыла-б аішчэнне конскага

скаду. Неабходна, каб адваведныя наву-
ковыя ўстаўны ў бліжайшы год—два
ўдаскавалі тэхніку штучнага асемінен-
ня і далі магчымасць шырока ўкарыстаць
яе ў калгасную практыку.

Конеатарныя калгасныя фермы — най-
лепшая форма вытворчасці племяной і
паліпшэннага каня ў калгасным сектары.
У трацім пяцігодкі неабходна ўлічыць
дадэйшы рост конеферм, ахапалючымі лепшы
склад конематак. Поруч з конефермамі
трэба скарыстаць усіх конематак, не-
аважываю конефермамі, для аднаўлення
каня.

Неабходна арганізаваць гаспадарча
ўстаўнава ўдэ стварэння конефермы. Да-
волі многія конефермы носіць толькі назву,
на самай-жа справе коні ў гэтых фермах
нічым не адрававаюцца ад копей, неаваж-
ваю фермамі: маюць таку-ж пагружку,
на ўтрымліваюцца ў аднальважкіх умовах,
на аднальважкіх кармах і т. п. На конефермі
выдзяляюцца лепшыя пароды з мэтай най-
больш ітэнсіўнага скарыстання для ат-
рымання племяной і паліпшэннага ра-
бачага каня. Значыць, неабходна стварыць
ўмовы для гэтага.

Неабходна копей ферм вылучыць у
асобныя лепшыя канюшыны, а там, дзе
няма асобных канюшынаў, паставіць іх
ла асобных стайкоў; копей і конохаў палі-
пшэннаваць, неперарывна не брыгадзіру па-
лявоўчай брыгады, а загаворыць конетава-
раўчай фермай. Для скарыстання на работах
акопей з фермы павінны быць замацаваныя
за паліпшчымі брыгадамі і ў брыгадах —
за паліпшчымі калгаснікамі. Але скарыста-
ваць копей з фермы на работах у кожным
асобным выпадку можна толькі з даваду
загаворыць фермай. Гэта дасць магчымасць
загаворыць конефермай кантраляваць ска-
рыставанне матак на работах, ці не пера-
гружаюцца яны.

Брыгадзір паліпшчэй брыгады, маючы
ў сваім распараджэнні копей з фермы,
звычайна ў першую чаргу клопаціцца вы-
каваць план паліпшчэй работ, не заўважыў
амаючы аб плане росту пагалоўя. А гэта
прыводзіць да перагарту матак. Перадача
копей з фермы ў неперарывнае паліпшчэн-
навае загаворыць конетаваўчыя фермы дае
магчымасць атрымаць высокі прапант
прыросту. За кожнай конефермай неабход-

на замацаваць з восні лепшыя кармы,
перадачы іх загаворыць конефермы.

За гады будаўніцтва калгасных коне-
таварных ферм створаны лаваў вялікія ко-
негалоўчыя капыты. Але не ва ўсіх раёнах
і не ва ўсіх фермах захаваны гэтыя ка-
пыты. Прычынаю няуважыцы з'яўляецца тое,
што людзі конохавы фактычна падпара-
каваны паліпшчым брыгадам і апошнія
маюць ішч на сваім гадзэння, без в-
дама агульнага схода калгаснікаў. Апрача
таго, ішоўная сістэма арганізацыі і а-
важкія прыны не стымлююць заіпшчэннасці ко-
нохаў давацца высокіх прапантў пры-
росту. Паміж выпрацоўкай коноха-стаха-
наўя, які дабіўся высокага прапанта вы-
жарыкі, і конохам з нізкай выжарыкай
рознаці вельмі значнавая. Асноўны лік
правадзін конох атрымлівае не за пры-
клад, а за колькасць абслугоўваемых ко-
пей.

Неабходна раіць калгаснікам змяніць
ішоўную сістэму аплаты працы конохаў,<

